

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА»**

КАФЕДРА БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Аннотация к дипломной работе

**ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ТЕХНОЛОГИЙ КАК
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «СВЕТОВИД
ФУД»)**

КОЗЛОВ Максим Сергеевич

Научный руководитель
Татьяна Владимировна Прохорова
Кандидат экономических наук, доцент

Минск, 2025

Дипломная работа: 94 с., 13 рис., 19 табл., 54 источника, 8 прил.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ, БИЗНЕС-ПРОЦЕСС, АНАЛИЗ, ОЦЕНКА,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Цель исследования: разработка рекомендаций повышения эффективности ООО «Световид Фуд» с использованием цифровых технологий на основе анализа управления бизнес-процессов.

Объект исследования: деятельность ООО «Световид Фуд».

Предмет исследования: бизнес-процессы, используемые в ООО «Световид Фуд», а также направления их совершенствования.

Методы исследования: сопоставления, сравнения, группировки, графического представления, табличного представления, относительных и абсолютных величин, математического моделирования.

Область возможного применения: в деятельности ООО «Световид Фуд».

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников сопровождаются ссылками на их авторов.

Дыпломная работа: 94 с., 13 мал., 19 табл., 54 крыніц, 8 прык.
ЦЫФРАВІЗАЦЫЯ, БІЗНЕС-ПРАЦЭС, АНАЛІЗ, АЦЭНКА,
УДАСКАНАЛЕННЕ, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ

Цель даследавання: Распрацоўка рэкамендацый павышэння эфектыўнасці ТАА "Световід Фуд" з выкарыстаннем лічбавых тэхналогій на аснове аналізу кіравання бізнес-працэсаў.

Аб'ект даследавання: дзейнасць ТАА «Светавід Фуд».

Прадмет даследавання: бізнес-працэсы, якія выкарыстоўваюцца ў ТАА «Светавід Фуд», а таксама напрамкі іх удасканалення.

Метады даследавання: супастаўлення, параўнання, групоўкі, графічнага прадстаўлення, таблічнага прадстаўлення, адносных і абсалютных велічынь, матэматычнага мадэлявання.

Вобласць магчымага прымянення: у дзейнасці ТАА «Светавід Фуд».

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

Graduate work: 94 p., 13 figures, 19 tables, 54 sources, 8 appendices.

DIGITALIZATION, BUSINESS PROCESS, ANALYSIS, EVALUATION,
IMPROVEMENT, EFFICIENCY

The purpose of the study: development of recommendations for improving the efficiency of Svetovid Food LLC using digital technologies based on business process management analysis.

The object of research: the activity of Svetovid Food LLC.

The subject of the research is the business processes used in Svetid Food LLC, as well as the directions of their improvement.

Research methods: comparisons, comparisons, groupings, graphical representation, tabular representation, relative and absolute values, mathematical modeling.

Scope of possible application: in the activities of Svetovid Food LLC.

The author of the work confirms that the calculation and analytical material presented in it correctly and objectively reflects the state of the process under study, and all borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their authors.